

Дарагія сябры!

Прыміце шчырыя віншаванні з прафесійным святам — Днём медыцынскіх работнікаў.
Медыцына заўсёды была высокім прызваннем, і людзі, якія выбралі гэты няпросты шлях, служылі прыкладам міласэрнасці, спагады і вернасці абавязку.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

20 Чэрвеня 2015 г. СУБОТА № 116 (2974) Кошт 2300 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

«ДАРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ МАШЫНАБУДАВАННЯ

Прэзідэнт запатрабаваў выпрацаваць сістэмныя падыходы да вырашэння праблем на буйных прадпрыемствах галіны

Учора кіраўнік дзяржавы правёў нараду па актуальных пытаннях развіцця буйных машынабудаўнічых прадпрыемстваў, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на гэтай нарадзе ў працягу размовы, якая адбылася напружана і аб'явілася палітычна абцяжаранай, трэба будзе абмеркаваць аналагічныя пытанні і найбольш вострыя праблемы на буйных прамысловых прадпрыемствах.

На думку Прэзідэнта, развіццё беларускай прамысловасці ў мінулым годзе адбылася ў складаных знешнеэканамічных умовах, і, на жаль, негатыўна тэндэнцыя захоўваецца.

Прэзідэнт запатрабаваў: «На кожным прадпрыемстве павінны быць выпрацаваны гнуткія меры ўласнага раз'яўлення на выклікі і пагрозы, якія з'яўляюцца». Ён нагадаў, што ў 2013 годзе даручаў найвышэйшым службовым асобам курыраваць прадпрыемствы, у якіх існуюць складанасці з рэалізацыяй прадукцыі.

СТАР 2


Дасягненні

НА ЕЎРАПЕЙСКОЙ ПРАСТОРЫ — ПЕРШЫЯ

Наша краіна ў рэйтынгі якасці жыцця, які склала кампанія Numbeo, абганяла ўсе краіны Еўрапейскага саюза, заняўшы 54-е месца. Расія атрымала 72-е месца.

БЕЛАРУСЬ У РЕЙТЫНГІ ЯКАСЦІ ЖЫЦЦА

Беларусь абышла па якасці жыцця партнёраў па ЕАЭС - Расію, Казахстан і Арменію, а таксама шэраг іншых буйных рэспублік ССР. У рэйтынг, складзеным Numbeo, прадстаўлена 86 краін.



Індэкс якасці жыцця вызначаецца па ўзроўні бяспекі, якасці аховы здароўя, узроўні развіцця інфраструктуры, пакупніцкай здольнасці грамадзян, па стане экалогіі ў краіне.

Спіс самых спрыяльных для пражывання краін узначаліла Швейцарыя, на другім месцы — Германія, трэцюю пазіцыю заняла Швецыя. У топ-10 таксама ўвайшлі ЗША, Фінляндыя, Данія, Аўстрыя, Аўстраля, Канада і Новая Зеландыя.

Numbeo — найбуйнейшая ў свеце база даных, якая змяшчае інфармацыю пра спажывецкія цэны, узровень злычыннасці, якасць медыцынскай дапамогі ў розных гарадах і краінах.

Надзея ЮШКЕВІЧ. yushkevich@zviazda.by



Многія жыхары вёскі Мятлічыцы, Акалова і Краснай Зары, што ў Лагойскім раёне, ласкава называюць Вольгу ПЯТРОУСКУЮ — фельчара Мятлічскай урачэбнай амбулаторыі — «мой доктар».

Медыцына

ЭЛЕКТРОННЫ РЭЦЭПТ СТАНОВІЦА НОРМАЙ

Вырашыць сёлета праблему кадравга дэфіцыту ўрачоў міністр аховы здароўя Васіль Жарко паабяцаў яшчэ вясной, калі звяртаў увагу на недахоп ва ўстановах аховы здароўя 2,5 тысячы ўрачоў.

Сёлета ж у медыцынскія ВНУ плануецца прыняць 2830 чалавек (з іх 1955 на бюджэтнай аснове, у тым ліку на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі — 718), пра што міністр паведаміў БЕЛТА падчас наядунай анлайн-канферэнцыі, прымеркаванай да прафесійнага свята медыкаў.

мэтавай аснове). Летась было прынята 3982, на бюджэт — 2940, 45 працэнтаў з якіх — мэтавікі.

Пра высокія тэхналогіі Летась было праведзена 286 трансплантацыйных (у тым ліку 18 — дзецям), 68 — печані (7 — дзецям), 45 — сэрца, дзве трансплантацыі «нірыка-падстраўнікавая залоза» і па адной «печань-нірыка» і «печань-лёгкае»; звыш 14 тысяч апэратыўных умяшанняў на сэрцы і грудной аорце, што крыху больш, чым у папярэднім годзе; 1395 высокатэхналагічных медыцынскіх умяшанняў для лячэння артрэарыяльных аневрызмаў, артрэарыяльных мальфармацый, пухлін цэнтральнай нервовай сістэмы; звыш 5 тысяч эндэпрэзаваньняў тазасцягнавога сустава і звыш 1 тысячы — каленнага.

СТАР 2

ШМАТАБЛІЧНАЯ КРАІНА

Беларусь у XXI стагоддзі — гэта краіна шматнацыянальная і шматканфесійная. На чым грунтуецца мірнае суіснаванне прадстаўнікоў розных народаў, якім чынам дзяржава забяспечвае рэгуляванне ў гэтай сферы, як працяляе сябе асабліва беларускі менталітэт і што значыць быць грамадзянінам Беларусі?



Васіль ЖАРКО, міністр аховы здароўя Рэспублікі Беларусь

Я зноў выбіраю «Звязду»

КАБ НЕ ЗАБЫВАЛІ РОДНУЮ МОВУ

Васіль МАЛАЛЕТКІН, начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Шклоўскага райвыканкома: Мне газета падабаецца за тое, што тут шмат карыснай інфармацыі. Тут і палітычны падзеі, і культурнае жыццё, і родная спадчына.

што чытачы ў газеты самыя што ні на ёсць адданыя. Яшчэ я выбіраю «Звязду» за тое, што яна выходзіць выключна на беларускай мове. Вельмі люблю чытаць беларускую класіку, якая дапамагае атрымаць асалоду ад беларускай мовы, — кажа ён.



Запісала Нэллі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Еўропа страціць ад антырасійскіх санкцый 100 млрд еўра

Антырасійскія санкцыі могуць каштаваць Еўрасаюзу 2 мільярд еўраў у год, пра што гаворыцца ў працы Аўстрыйскага інстытута эканамічных даследаванняў. «Заняпад экспарту, які мы назіраем у найгоршым выглядзе з восені мінулага года, — гэта рэальнасць сённяшняга дня. Калі сітуацыя карэнным чынам не зменіцца, мы сутыкнёмся з самым пессімістычным сцэнарыем», — цытуе Die Welt аднаго з аўтараў даследавання.

Еўрасаюзу гатовы да выхаду Грэцыі з еўразоны?

Кіраўнік Еўрапраграмы Ерун Дэйселблум (дарадчага органа, у склад якога ўваходзяць кіраўнікі мінфінаў краін, якія выкарыстоўваюць еўра) заявіў, што ЕС гатовы да выхаду Грэцыі з еўразоны, аб гэтым паведаміла РІА Навіны.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Недахоп сну гэтак жа небяспечны для сэрца, як курэнне

Даследчыкі з Сусветнай арганізацыі аховы здароўя прааналізавалі дадзеныя 657 мужчын з Новасібірска. Узрост добраахвотнікаў вар'іраваўся ад 25 да 64 гадоў. Ніхто з удзельнікаў на момант пачатку даследавання не пакутаваў ад хваробы сэрца, дыябету і не перанёс інсульту.



ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

Падпісачца на газету можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі; з дапамогай аплатна-даведчага тэрмінала РУП «Белпошта»; праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by; у кіёсках «Белсаюздрука»; у паштальёнаў.

5 разоў на тыдзень!

Падпіска, дарэчы, можа стаць добрым падарунком для ваших родных і блізкіх, для вашых сяброў.

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе 2015 года!